

Такім парадкам, нягледзячы на досыць высокі працент руска-беларускай інтэрферэнцыі нашых антрапонімаў (у дадзеным выпадку — прозвішчаў), іх нацыянальная адмысловасць актыўна функцыянуе і на сучасным этапе.

А.П. Занкавіч
Мінск (Беларусь)

ТЭХНІЧНАЯ ТЭРМІНАЛОГІЯ ВА ЎМОВАХ БІЛІНГВІЗМУ

Асноўная прычына, якая ўплывае на ўзнікненне двухмоўя ўвогуле і тэрміналагічнага двухмоўя ў прыватнасці, — гэта перш за ёсё паралельнае выкарыстанне давюх моў у спецыяльных сферах зносін. Характар уплыву залежыць ад таго, якое становішча займае адна мова адносна другой. Узровень распрацаўанасці нацыянальнай тэрміналогіі ў значайнай ступені залежыць ад развіцця навукі і тэхнікі, а таксама ад выкарыстання нацыянальнай мовы ў навукова-тэхнічнай сферы.

Страта тэрмінаў на нацыянальнай аснове абумоўлена тым, што ў вуснай форме часцей ужываюцца тэрміны з рускай мовы ў сувязі з невыкарыстаннем беларускай у вышэйшых тэхнічных навучальных установах і ПТВ, невялікай колькасцю навукова-тэхнічнай літаратуры на нацыянальнай мове.

Разам з названымі вышэй агульнымі прычынамі знешнелінгвістычнага характару на змяншэнне тэрмінаў на нацыянальнай аснове дзейнічаюць і чыста лінгвістычныя фактары. Назіраецца тэндэнцыя да пурыйму, якая асабліва ярка праяўлялася ў 20-я гады XX стагоддзя. Імкненне ачысціць мову ад іншамоўных слоў і выразаў, не дапусціць у яе запазычаную лексіку ў тэрміналогіі 20-х гадоў адзначалі многія даследчыкі. У прыватнасці, В.П. Красней пісаў: "...На практыцы аказала ся, што прынцып арыентацыі на ўласныя моўныя рэсурсы нярэдка пе-раастаў у прынцып выключнага выкарыстання гэтых рэсурсаў, у вы-ніку чаго:

- 1) у склад тэрміналогіі ўводзіліся вузкадыялектныя слова;
- 2) ствараліся штучныя неалагізмы;
- 3) прапаноўваліся няўдалыя пераклады тэрмінаў інтэрнацыянальнага характару, і ім аддавалася перавага;
- 4) замяняліся асobныя тэрміны, калі іх выкарыстанне тлумачылася ўплывам рускай мовы.

Падобная практыка прывяла ў 20-х гадах да праяўлення пурыйстычнай тэндэнцыі ў тэрмінатворчасці".

У наш час аўтары тэрміналагічных слоўнікаў таксама пачалі ўводзіць у склад тэрміналогіі вузкадыялектныя слова, ствараць штучныя неалагізмы. Толькі калі ў 20-я годы вучоныя імкнуліся надаць мове науки і тэхнікі своеасаблівы, нацыянальны характар, праўда, не зусім апраўдана, то цяпер пурыйстычная тэндэнцыя праявілася галоўным чынам у тым, што з тэрмінастэм выключаліся тэрміны, агульныя для беларускай і рускай моў: назіраецца адмежаванне ад рускай мовы, якая ў

Беларусі пануе ў навукова-тэхнічнай сферы, напрыклад: *датчик* — *надайнік*, *корочка* — *скарынка*, *оснастка* — *рыштунак*, *петля* — *праэршак*, *погрешность* — *хіба*, *потребітель* — *ужыткоўнік*, *рвань* — *лахманы*, *рызманы*, *резерв* — *вызыбытак*, *рычаг* — *падважнік*, *светильник* — *свяцільня*, *серыга* — *почапка*, *содержимое* — *змесціва*, *угар* — *чад*, *угореть* — *учадзець*, *фактар* — *чыннік*, *явление* — *выявішча* і інш.

Канец 90-х гадоў ХХ стагоддзя характарызуецца асаблівай увагай да актыўізацыі ўласнабеларускіх лексічных, словаўтваральных сродкаў, што тлумачыцца даволі значным уплывам рускай мовы ў папярэдні перыяд развіцця ва ўмовах СССР і тымі зменамі, якія адбываліся ў нашым грамадстве: распад СССР, набыццё Беларуссю статусу незалежнай дзяржавы, прыняцце Закону "Аб мовах у Беларускай ССР" — усе гэтыя пазалінгвістычныя фактары моцна паўплывалі на ход развіцця мовы. А паколькі тэрміналогія з'яўляецца яе неад'емнай часткай, якая жыве і развіваецца па моўных законах, то яна таксама адчула гэты ўплыў.

Улічваючы тое, што галіна тэхнікі патрабуе соцень тысяч тэрмінаў, якія выкарыстоўваліся вучонымі розных краін, многія мовы свету ўжо даўно пайшлі па шляху інтэрнацыяналізацыі тэрміналогіі, а гэта азначае, што запазыччанні ў іх становіцца ўсё больш. Сучасная тэхнічная літаратура на развітых мовах свету мае ў лексічных адносінах вельмі вялікае падабенства. "Калі раней развіццё навук і адпаведна фарміраванне навуковых тэрміналогій ішло са значным спазненнем у параўнанні з заходнімі краінамі і па іх узоры і падабенстве, — адзначае В.П. Даніленка, — то зараз прычыны іншыя: яны заключаюцца ў агульным высокім узроўні развіцця навук у нашай краіне і ў іншых высокоразвітых краінах, у сінхронным зараджэнні адных і тых жа навуковых напрамкаў... у розных краінах, у павелічэнні навуковых кантактаў вучоных розных краін, у сумеснай распрацоўцы канкрэтных навуковых праблем, што патрабуе і збліжэння, аднастайнасці адпаведных тэрміналогій".

Неабходна адзначыць вялікую ролю лацінскай і грэчаскай моў у фарміраванні тэрміналогіі. Менавіта яны на пэўным гістарычным працягку часу выступалі ў якасці асобных моў навукі ў заходнебургскіх краінах і пакінулі значны след у фарміраванні нацыянальных моў навукі, у тым ліку і беларускай. У тых выпадках, калі тэрміны ствараюцца на аснове грэчаскіх і лацінскіх моўных элементаў, яны без цяжкасцей становяцца інтэрнацыянальнымі. Гэта тэрміны: *дэзутэктоідны*, *дэцыбел*, *дэцыметр*, *зазётэктоідны*, *мегават*, *мегавольт*, *мегаджоуль*, *мілібар*, *мілівольт*, *міліметроўка*, *рэнтгенаграма*, *рэнтгенограф*, *спектраскоп*, *спектрограф*, *стэхіяметрыя*, *сфераліт*, *тэнзаметрыя*, *тэнзометр*, *тэрмаскоп*, *тэрмометр*, *тэхналогія*, *эўтэктоідны*, *электраакустыка*, *электрааналіз*, *электраарматура* і інш.

Такі неаднастайны склад тэрміналагічнай лексікі беларускай мовы сведчыць аб tym, што тэрміналогія бярэ вытокі і папаўненне свае рэсурсы з розных краін, што фарміраванне тэрмінасістэмы мае даволі доўгую гісторыю, у якой адлюстроўваюцца асаблівасці развіцця літаратурнай мовы пад уплывам унутраных і знежніх фактараў.